

## **ПАВЕДАМЛЕННЕ**

**Рашэннем Слаўгарадскай раённай выбарчай камісіі па выбарах дэпутатаў раённага Савета дэпутатаў дваццаць восьмага склікання ад 16 кастрычніка 2019 года № 8-1 зарэгістраваны кандыдатамі ў дэпутаты Слаўгарадскага раённага Савета дэпутатаў замест выбыўшых:**  
**па Карламарксаўскай выбарчай акрузе № 4**

### **АСТАПАВА**

#### **Алена Мікалаеўна**

нарадзілася 14 сакавіка 1979 года, настаўніца пачатковых класаў дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №1 г.Слаўгарада”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

### **ШАМАЛАВА**

#### **Наталля Аляксееўна**

нарадзілася 8 красавіка 1977 года, дырэктар дзяржаўнай установы культуры «Цэнтралізаваная сетка публічных бібліятэк Слаўгарадскага раёна», жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

**па Акцябрскай выбарчай акрузе № 11**

### **ПЕЛАГЕЙКІН**

#### **Віталій Віктаравіч**

нарадзіўся 5 кастрычніка 1970 года, дырэктар філіяла “Слаўгарадскае вытворчае ўпраўленне” рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Магілёўаблгаз”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны.

### **РАГАЎЦОВА**

#### **Наталля Віктараўна**

нарадзілася 2 кастрычніка 1980 года, галоўны бухгалтар установы “Слаўгарадскі раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

**па Краснафлоцкай выбарчай акрузе № 12**

### **ЛІСЦКІ**

#### **Дзмітрый Фёдаравіч**

нарадзіўся 20 лістапада 1977 года, дырэктар філіяла “Слаўгарадскі” адкрытага акцыянернага таварыства “Бабушкіна крынка” – кіруючая кампанія холдынгу «Магілёўская малочная кампанія “Бабушкіна крынка”», жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны.

## **ПЯШЫНА**

### **Святлана Пятроўна**

нарадзілася 13 кастрычніка 1971 года, загадчыца аддзялення пярвічнага прыёму інфармацыі, аналізу і прагназавання ўстановы «Слаўгарадскі раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва», жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

## **па Панамароўскай выбарчай акрузе № 15**

## **КАВАЛЁВА**

### **Антаніна Іванаўна**

нарадзілася 20 лютага 1964 года, намеснік дырэктара дзяржаўнай установы культуры “Цэнтралізаваная клубная сістэма Слаўгарадскага раёна”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

## **ТКАЧОВА**

### **Алена Уладзіславаўна**

нарадзілася 22 чэрвеня 1979 года, памочнік урача-гігіеніста ўстановы аховы здароўя “Слаўгарадскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.

## **па Хварасцянскай выбарчай акрузе № 30**

## **АНТОШКІН**

### **Сяргей Юр’явіч**

нарадзіўся 30 мая 1986 года, вядучы спецыяліст адміністрацыі зон адчужэння і адсялення пры Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны.

## **СЛЯПЦОЎ**

### **Дзмітрый Міхайлавіч**

нарадзіўся 1 красавіка 1995 года, галоўны інжынер адкрытага акцыянернага таварыства “Жалезінскі АГРА”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны.